

ПАМІЖ “ВОЛЯ” І “НЕЛЬГА”...

I

Імя рускай паэткі Вольгі Седаковай упершыню я пачула летам у 1993 годзе. Малады пера-кладчык і паэт Мікола Раманоўскі, які толькі што скончыў вучобу ў Літаратурным інстытуце імя М. Горкага ў Маскве, заехаў да мяне па старой памяці — на маю кватэру, што на Камароўцы (вялікім ганд-

Матэрый яшчэ ў той самы першы дзінь-дзінь-дзень тварэння Сусвету. Паэтчына душа-сведка мне ясна падаецца старэйшай за ўесь створаны бачны нам Сусвет:

*А как огни потушат
и все по домам разойдутся –
или за столом задремлют –
то-то страшно будет подумать,
где ты был и по какому делу...*

(О.Седакова. "Пир".)

Альбо такое "маштабнае" прызнанне нашай герайні-души, недзе блізкай сваю аントалагічнай, архаічнай сутнасцю да багоў на пачатку таго Вяселля — Разліція віна (матэрый) — Тварэння жывога космасу:

*...Жизнь ведь — небольшая вещица,
вся, бывает, собирается
на мизинце, на конце ресницы —
а смерть вокруг нес, как море.*

(О.Седакова. "Зеркало".)

"Быць сведкай!" — вось, мне здаецца, натуральны лад жыцця любога майстра, прадстаўніка любога тыпу мастацтва. Каму ён прысвячае насамрэч свае вершы, карціны, музычныя і кінатворы, будзе палацавыя ансамблі, храмы? Тым, каго здаў-на любіць, каго ад самага золку творчага шляху шукае ён...

*И если нас судьба вручит
несчастнейшей звезде —
дух веет, где захочет.
А мы живем везде.*

(О.Седакова. "Тристан и Изольда".)

Стыхіі прыроды і адкрытых чалавечых начуццяў стыкуюцца, стукаюцца адна аб адну, штурхаюцца ў вершах Вольгі Седаковай, як крыгі ў халоднай, прапрыстай веснавой вадзе абуджанай ракі. Гэта рака свядомасці... Сама паэтка жыве як бы ў іншым вымірэнні, зазіраючы сюды, да нас, праз шчыліну паміж сусветамі. Як дзяўчынка — у сад, з тae прасторы, што

не-сад. Бывае, мне так і бачыцца яе жаноча-дзіцячы тварык, крыху расплюснуты паміж металічнымі прутамі чорных вершаваных радкоў, упрыгожаных зверху герайчным старадаўнім ажурам.

*Если это не сад —
разреши мне назад,
в тишину, где задуманы вещи.*

(О.Седакова. "Неужели, Мария...")

Яна глядзіць на свае "словы" і на нас, чытачоў, скроў іх любаснымі, амаль Боскімі вачымі:

*Ты, слово мое, как сады в глубине,
ты, слава моя, как сады и ограды, —
как может больной поклониться земле —
тому, чего нет, чего больше не надо.*

(О.Седакова. "Ни морем, ни древом,
ни крепкой звездой...")

Тут мне хочацца ўсклікнуць ейнымі ж словамі:

*...Кто вселел выращивать сады
из огненного зерна?*

(О.Седакова. "Когда мы решаемся ступить...")

І ўслед за паэткай — услухацца ў прастору...

III

Перагарнуўшы нанова старонкі некалькіх кніг паэзіі Вольгі Седаковай, я нядыўна заўважыла, што ёй блізкая эстэтыка паўночнай єўрапейскай літаратуры і культуры, якую метафарычна можна вызначыць словамі "Крышталёвы сад": "И некая странная сила, // как подо льдом вода, // глядела сквозь светила, // глядящие сюда"; "Похвалим веток бесценных, темных // купанье в живом стекле..."; "По белому пути, по холодному звёздному облаку..."; "...холодной воды попросим// и северной зимы; // она прекрасна, как топаз, // но с трещиной

ласць" адначасова), але і адчуванне нейкага пазамежнага нату-
ральнага свяцтва. Як ліст з установы Чырвонага Крыжа: "Мы
знейшлі вам сястру!" ...Гэтае сарамліва-бессаромнае ўгляданне
ў рысы твару дарослай жанчыны: "Падобная? не надобная?...",
нейкія сіныя важныя паперы ў маіх руках, прадчуванне хуткіх
абдымаў, слёз і незваротнага біяграфічнага зруху, шчасця,
перамены ("Не памром, але зменімся...")! Таму, відаць, і верш
назваўся "Сястра" — як містычная размова з ёю, перамагаючы
адлегласць і іншыя ўмоўнасці і перашкоды, якімі Бог-Бацька
некалі пакараў неразумных людзей у раі.

СЯСТРА

— Сястра! Гэта ты? Адгукніся
Мне з цемры глыбокай, жывой.
З табой гэтак блізка сышліся
Мы тут, у вандроўцы зячной!

I радасна мне, і трывожна
Паслухаць ановесць тваю.
A можа, і мне што не можна?
I я што замала раблю?

Адкуль ты? З Кітайшчыны мілай,
Вялікіх пяшчотных глыбінь?
Якая вясёлая сіла
У іхніх нахітрых "ян-інь"!
I я там калісьці бывала,
I я там калісьці жыла.
I тое жыцце ўпадабала
I доўга забыць не могла.

Для шчасця не важныя рэчы:
Рассыпаюча пад рукой.
Адно толькі — радасць сустрэча
З такім ж, такім жа, такой...

— Сястра! Гэта ты? Адгукніся
Мне з цемры глыбокай, жывой.

З табой гэтак блізка сышліся
Мы тут, у вандроўцы зячной!

І цуд адбыўся: яна адгукнулася! І не толькі ў вершы пра
сястру, дзе гаварыла "люстрана", маймі ж словамі, як іншапла-
нетная істота ў пошуках кантакту... У лістападзе 1996 года яна
прыехала ў Мінск, праста ў Нацыянальную бібліятэку, дзе я
працују са старадаўнімі кнігамі, і разам з німецкім пісьменні-
кам-тэолагам Вальтэрам Цюмлерам два вечары расказвала нам
(мінскай інтэлектуальнай публіцы) пра сваё разуменне паэзіі,
пра "прыгожае" і "цудоўнае" (у той час як Цюмлер апераўваў
больш тэрмінам "ўзвышанае" і "жахлівае"), далікатна спрача-
лася з німецкім калегам на тэму тэалагічнага вымярэння мас-
тацага твора. Ладзіў гэтую імпрэзу Інстытут Гётэ (Мінск).

Паканчэнні мы пазнаёміліся, і Вольга Седакова пад-
пісала мне сваю кнігу "Врата, окна, арки" — як залог свабод-
нага скразнога пранікнення жававай думкі-ластаўкі ў любую бу-
дыніну закамянелай сістэмы, а то і матэрыйальной перашкоды,
як мяркую я цяпер. І почырк у рускай паэзіі аказаўся лятунка-
вы, імклівы, у нечым падобны да пушкінскага... "Цуд як ма-
ральны доўг", — гэтак ахарактарызowała яе паэзію ў тыя часы
Іна Войцкая.

Другая сустрэча з Вольгай Седаковай адбылася ў канцы
верасня 2000 года на міжнароднай "Літаратурнай канферэн-
цыі" ў Мінску, прысвечанай праблемам сучаснай літаратуры
на Захадзе і Усходзе Еўропы. У той канферэнцыі бралі ўдзел
пісьменнікі і літаратуразнаўцы з Беларусі (Уладзімір Арлоў,
Алесь Розанав, Ева Лявонава, Міхась Тычына і інш.), з Гер-
маніі (Хайнц Дытэр Кён, Катарына Сафі Хакер, Арнольд Штад-
лер), з Расіі (Яўгеній Папоў, Вольга Седакова, Марына Зор-
кая) і з Украіны (Аляксандар Іранец). Сустрэча праходзіла ў
Міжнародным адукацыйным цэнтры, амаль на ўскрайку гора-
да, "бэзавым адвячоркам на краю стагоддзя". Апошнія паэтыч-
нае вызначэнне — з цудоўнай кніжкі Арлова "Фаўна сноў"...
Круглая белая зала, шкло і квадратныя канструкцыі недзе
ўверсе над галавою. "Вось сімвал твой, забыты краю род-
ны!" — падумалася тады мне чамусыці словамі знакамітага
кніжніка Максіма. Нібыта духі і іншых, зацікаўленых тэмамі
пісьменнікаў насліся ў зале калі нас.

внутри"; "Я северную арфу//последний раз возьму//и музыку слепую,//прощаясь, обниму..."; "Как молнии мгновенные деревья//и разветвленные, как дуб..."

Больш за тое, этыка паводзінаў, маральныя ідеалы герояў вершаваных блокаў ("ільдзінаў", каштоўных "крышталь") Вольгі Седаковай — таксама аднаведная гэтай суровай паўночнай эстэтыцы: "Мужество есть лучшее, чем жизнь"; "Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь"; "Мне нравится Тристан, когда//он прыгает из башни в море,// поступок этот — как звезда://мы только так избегнем горя, // отвагой чище, чем вода"... Усё сказанае датычыцца і лірычнага "я" аўтаркі, яе душы-сведкі, ваяўнічай і мудрай адначасоў. Гэта дакладна можна праілюстраваць урыўкамі з верша "Начное шытво", з кранальным, зусім беларускім словам "рушнік" у радках паміж іншых:

Нам нужен, ты знаешь, рушник или холст —
скрипучий, прекрасный, сверкающий мост.
<...>

Как древний герой, выполняя заданье,
из сада мы вынесем яблоки ночи
и вышлем, и выткем свое мирозданье...

Між іншым, мениавіта спадучэнне традыцыйна мужчынскай мужнасці і жаночай слабасці, пышчоты, або, як вызначае сама паэтка гэтую катэгарыйную пару, "смеласці і міласці" — дапамагае натуры аўтара не загрубець, не ўпасці ў лютасць, не быць Сланом у Боскім садзе, тым, што "направлял ограды" ў іншым яе вершы... "Кто знает смелость, знает и милость,// потому что они — как сестры..." — сцвярджае паэтка.

Але вернемся да вызначэння "Крышталёвы сад" у дачыненні да вобразнай структуры паэзіі Вольгі Седаковай. Праз многія яе вершы залатымі змейкамі, змейкамі белай і чорнай: Крышталь — Сад, — праходзяць гэтыя нізкія образаў, метафораў, асацыяцый. Крышталі, лёд, шкло, вада, люстэрка, сапфіры, каралі, "прадзедавы пярсцёнак", "тысяча каляровых камяней" — і сад, галіны, лісты, дрэвы (дуб, сасна, яліна), кус-

ты, луг і зноў сад, сад, "сады ў глыбіні"... Выява дрэўнага ліста — большага за арачнае акно — упрыгожвае вокладку другой кнігі паэткі "Врата, окна, арки". Халодная сінь неба падкрэслівае строгасць малюнка, і ўсё абыае гульню па правілах (старых, універсальных і крыху рамантыхных).

А яшчэ ў вершніцы-паэткі Седаковай, нязвыклай для нашай жаночай паэзіі вястункі, вандроўніцы і ахоўніцы, ёсць цудоўны вобраз "геральдычнага саду". Там цвіце вінаград і ў прадчуванні цяжкіх спелых ягадных гронак (успомніце выявы стараўніх гербаў: гронка і кучараўыя лісты) весела трыміць галіны, і чуецца нейчы адказ: "Іду!"... Сад з геральдычных дрэваў на планеце Зямля! Як прыгожа! (Аднак мне здаецца, што яго ўжо "купілі" і па-гаспадарску высякаюць...).

Калі ўзгадаць верш "Дзяцінства", чацвёрты ў "Старых песнях", — сам "Нехта" (Бог) выйшаў да яе з Саду і стаяў, усміхаючыся:

Ты не забудь меня, Ольга,
а я никого не забуду.

Гэты пракаветны вобраз — Сад магчымасцяў — можна, з пункту гледжання паэзіі і духоўнай этыкі, называць садам універсальных каштоўнасцяў чалавечства. Але зямная арыстакратыя катастрофічна хутка губляе сваю моц і адыхадзіць у мінуне як клас. А шкада! У хрысціянскай іканаграфіі, да прыкладу, ёсць выявы Хрыста ў адзеніі імператара, у строях грознага сонечнага ваяра, а некаторыя сярэднявечныя рыцары нават выводзілі свае арыстакратычныя радаслоўнія ад Хрыста, які, як даводзіць Біблія, сам не быў просталюдзінам...

Першы самвыдатайскі зборнік Вольгі-вершніцы называўся "Дзікая шышина". (Вольга Вершніца — гэта адвольная інтэрпрэтацыя прозвішча паэткі належыць майстру на падобнага кшталту трапіння мянушкі Зічу. — Рэд.)

З цягам часу, пасля больш бліzkага знаёмства з творчасцю незвычайнай рускай паэткі Вольгі Седаковай, у мяне нарадзіўся яшчэ адзін верш пра яе. Мяне ўразіла не толькі цэласная дваістасць яе натуры (магутнасць і ахвярнасць, "смеласць і мі-

На вячэрніх чытаннях другога дня гучалі вершы Вольгі Седаковай у выкананні аўтаркі. Яе стыль — самазабыцё, гэта снявае салоўка... Паэтка адкрыла ў той вечар нам, парашунальна нешматлікім прысутным у той круглай зале, адну тайну. Ёсць, як пацвердзіла яе паэтычная практика, мова, якая можа быць названая агульначалавечай. І паэтка ўпэўнілася ў гэтым, чытаючы пераклады сваіх вершаў на нямецкую мову, якую яна добра ведае, а таксама размаўляючы з чытачамі перакладаў яе вершаў на іншыя нацыянальныя мовы. Не ўсё губляецца пры перакладзе, самае істотнае — застаецца. “Наш час — крытычны, — гаварыла яна. — І таму стан сучаснага мастацтва патрабуе “выкшталцонай” думкі”. Нешта старадаўніе і вострае, як меч, бліснула мне ў словах гэтай мілай ваяркі Вольгі Седаковай.

Гэта — парадокс: у мастацтве цяпер пануюць і ўсё больш набіраюць сілы моцныя пачуцці, нават інстынкты, а зусім не дасканалыя, “арыстакратычныя” думкі! Думкі, як у Седаковай, пра слова, што “царская одежда”; пра міласэрнасць, што “легче всех дел” на свеце; пра “жизнь, укорененную в веках”...

Княгіня Вольга, кніжніца і вершиніца! Гэта жыццё, гэта заўсёдны выбор, гэта галіны магчымага развіцця, урэшце, гэта ВАШ Сад і паэтычны Рай.

*“Вольга!” — ускрыкну я ціха,
Быццам бы “Воля!” і “Нельга!”...*

Людка СІЛЬНОВА